

ЛЕБЯДЗІНАЯ ПЕСНЯ Марыі Магдалены

Рыштаванні Бацькаўшчыны

Ад колішняй сядзібы засталася напаярабурэнны флігелі.



БРАТЫ МАЦЕЙ І ГЕКТАР

Кухцічы (цяперашні пасёлак Першамайск, што на Уздзеншчыне) даволі старажытнае паселішча.



вядома ж, не чапалі і клепатліва захоувалі.

Быў спрацаван усіх замакў і двароў Радзівіла Чорнага. Заснаваў порт на рэчцы Узда, а таксама паперню ў Нясвіжы.

Завішы не адракаліся ад гістарычнай спадчыны і старанна яе вывучалі.

А яшчэ існуе вельмі цікавая версія, якая, прада, дакументальна не пацверджана.

У другой палове XVII стагоддзя Кухцічы пераходзіць ва ўласнасць аднаго з наістарэйшых беларускіх родоў — Завішаў.

ДЗІЮНЫ ПАНЫ

Гаспадары Кухцічы заўсёды нечым адрозніваліся ад іншых магнатаў. Так, у сярэдзіне пазамінулага стагоддзя мястэчка было ва ўласнасці Яна Казіміра Завішы.

Што аб'яднала Кухцічы і Вялікі кітайскі мур?

Я дакладна ведаю, што яшчэ сто гадоў таму ўсё тут было інакш. Аднак нават тое, што засталася да сённяшняга часу, дазваляе адчуць: умелі людзі жыць.

«ЛІЧУ СЯБЕ БЕЛАРУСКАЙ»

Пасля смерці мужа Марыя Магдалена разам з дачкой з'язджаюць у Кухцічы і Жорнаўку.

Разам з дачкой шмат падарожнічала па Еўропе — наведвала Італію, Францыю. Падчас вандруку ў «туманні Альбёні» пазнаёмілася з князем Мікалаем Радзівілам.

Марыя Магдалена пераўтварылася ў сапраўдную прыгажуню, на яе заглядалі лепшыя вяліка-свецкія жанчыны, якія лічылі за гонар ставіць самію ў такой жанчыны.

выкшталцонная думкі. Містыка ды і толькі! Толькі ўсё гэта, скажы я вам, зусім не містыка.

Пасля пасяліліся ў Кухцічах, прычым Радзівілу гэтыя выдатныя мясціны дужа спадабаліся.

— Яна аказвала дапамогу студэнтам Віленскага і іншых універсітэтаў. Зрабіла яшчэ шмат гэта адметнага, — заўважае Ірына Вялічэцкая.

Р.С. Ці ўдасца захаваць скарбы Кухцічы?

Ад палацава-паркавага комплексу ў Кухцічах цяпер, на жаль, мала што засталося. Сам палац, у якім, між іншым, ужо ў 1909 годзе быў тэлефон, не захаваўся.

Калі ў Кухцічах будаўніцтва касцёла ў Баршаве, а таксама прыстаніца Маурэцыя Чарночка і шпіталь таварыства добрачыннасці ў Мінску.

СЕННЯ Месяц Маладзік 15 студзеня. Месяц у сузор'і Казрога.

Table with weather forecast for various cities: Мінск, Віцебск, Мгарлёў, Гомель, Гродна, Брэст.



Weather forecast section titled 'НАДВОР'Е на зяітра' with icons and temperature ranges for different regions.

14 студзеня

1885 год — 125 гадоў таму нарадзіўся Юрый Тарчэ, беларускі і расійскі кінарэжысёр.

1878 год — вынаходнік Аляксандр Бел прадэманстраваў першы тэлефон англійскай каралеве Вікторыі.

СВЯТОЕ ВАСІЛЛЕ НОВЫ ГОД РАСПАЧЫНАЕ

Адначасова са святкаваннем другой куцці 14 студзеня Праваслаўная Царква адзначае святае Васілле — дзень смерці аднаго з заснавальнікаў хрысціянскага руху, стваральніка шматлікіх манастыроў Васіля Вялікага Кесарыйскага.

- Святага Васіля пачуў лічыцца ахоўнікам свінней. У сувязі з гэтым свята атрымала назву «свінога», а традыцыя патрабавала прынесці ў гэты дзень святому ахоўніку авярчу — «касарыйскае» парся.

Ураўнемся!

11 студзеня самая буйная Салаўева! нагоўны людзей, які правіла, назіраліся каля банкаматаў.

Humorous cartoon about a doctor and a patient discussing health and medicine.

Крынічка

Рубрыку вядзе Валянціна ШПІЛЕўСКАЯ, тэл. 285 88 81

Экзотыка ў агародзе

Апошнім часам у наш унутры уваішлі не толькі ізнашомыя словы, але і расліны, якія былі, відаць, у калекцыі хіба што Батанічнага саду.



Вос і наш чытан з Карэліцкага раёна Мікалаі ІВАНОУ проці расказаць больш падрабязна пра расліну сараха, якую яго прымуў яго калега з Віцебскай вобласці.

Гэта культура адкрытага грунту, але калі яе пасадзіць у цяпліцу (любову), то ў халоднае дажджлівае лета там спеюць больш салодкія і смачныя плады.

Пра тое, якая карысць ад гэтай расліны, чытайце ў найбліжэйшых выпусках рубрыкі.

Абрыкос па-беларуску (працяг)

Абрыкос у Беларусі вядомы з XVIII стагоддзя. Тым не менш распаўсюджаны ён пераважна ў садавоў-аматараў і не толькі ў паўднёвых раёнах.

Расліна валодае генетычна абумоўленай высокай марозустойлівасцю і лёгка пераносіць наступовае зніжэнне тэмпературы да мінус 30 градусаў.

У Беларусі абрыкос лепш за ўсё ўдаецца на лёгкіх, урадлівых, даволі вільготных глебах. Тарфяна-балотныя, цяжкія гліністыя, з лішняй вільготнасцю глебы прыдатныя.


«Градка» ў кватэры

Многія аматары залявіна ўжо да Новага года маюць агародніну з хатняй градкі, размешчанай на падваконі.

Для зямляной выганкі прыдатныя цыбуля-рэпка, патрышка, сельдэрэй, кроп. У лютым можна пачынаць выганку столовых буркоў, сеяць ліставую салату, у сакавіку — салодкія і вострыя перцы, насенне памідораў на расадку.

Агава — лекарка

Агава амерыканскую нярэдка можна сустрэць на вокнах аматараў кветак. Многія нават не здагадваюцца, які доктар знаходзіцца ў іх дома.



Многія аматары залявіна ўжо да Новага года маюць агародніну з хатняй градкі, размешчанай на падваконі.

Для зямляной выганкі прыдатныя цыбуля-рэпка, патрышка, сельдэрэй, кроп. У лютым можна пачынаць выганку столовых буркоў, сеяць ліставую салату, у сакавіку — салодкія і вострыя перцы, насенне памідораў на расадку.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ. АДДАТКІ: М. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРТАС. МІНІСТАРСТВО ПРЫСЯДЫМКА: С. РАСОЎСКАЯ, Л. РЫЖАНКОВА.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказначце за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.